



Беларуская дыяспара: гісторыя, выклікі, магчымасці

Гістарычная рэтраспектыва

Ад уцёкачоў паўстанняў канца 18 пачатку 19 ст. да масавых эміграцый у 20 і 21 стагоддзі.

Першыя беларускія арганізацыі ў 20 ст. былі створаны эканамічнымі ўцёкачамі.

Першы з'езд беларусаў ЗША адбыўся ў 1920-х з місіяй аб'яднання суродзічаў для дапамогі новай беларускай дзяржаве.

Першыя арганізацыі беларусаў замежжа: ЗША, Канада Аргенціна, Чэхія ды інш. (паміж 2 сусветнымі войнамі)



Згуртаванне беларусаў свету «Бацькаўшчына»

Палітычная эміграцыя

(Другая сусветная вайна)



Згуртаванне беларусаў у Вялікабрытаніі,

Згуртаванне беларусаў Канады,

Беларуска-Амерыканскае задзіночанне,

Федэральная Рада беларускіх арганізацый Аўстраліі

І сотні розных грамадскіх, моладзевых, культурніцкіх, рэлігійных, сацыяльных і іншых беларускіх таварыстваў, суполак, групаў.

Выдалі сотні назваў кніг і беларускамоўных перыядычных выданняў, стваралі спартовыя каманды, спеўныя і музычныя калектывы, ладзілі выставы.


Дасёння працуюць, створаныя паваеннымі беларускімі эмігрантамі Беларускі інстытут навукі і мастацтва (Нью-Ёрк) і Беларуская бібліятэка імя Ф. Скарыны (Лондан).



Згуртаванне беларусаў свету «Бацькаўшчына»

Беларуская эміграцыя на Захадзе

Беларуская дзейнасць на Захадзе мае багатыя традыцыі і выразныя дасягненні.



Захоўвала традыцыі, мову і культуру. Выказвалася ад імя Беларусі ў Брытанскім, Канадскім парламентах, Кангрэсе ЗША, у Белым Доме.

Згуртаванне беларусаў свету «Бацькаўшчына»

Беларускія арганізацыі пост-савецкай прасторы

Развал СССР выклікаў хвалю ўтварэння новых арганізацый.





Згуртаванне беларусаў свету «Бацькаўшчына»

Статыстыка

У Беларусі пражывае 9 413 тыс. чалавек.

Яшчэ каля 3,5 млн. беларусаў жывуць у 73 краінах свету.



Згуртаванне беларусаў свету «Бацькаўшчына»

Геаграфія

Арганізацыі беларускай дыяспары ёсць толькі ў 26 краінах свету:



Згуртаванне “Бацькаўшчына” (1990)

1992 год – Першы з’езд беларусаў блізкага замежжа

1993 год – Першы з’езд беларусаў свету



Згуртаванне беларусаў свету «Бацькаўшчына»

Першы з'езд беларусаў свету



Згуртаванне беларусаў свету «Бацькаўшчына»

З'езды беларусаў свету

2 з'езд (1997) "Праблемы захавання беларускай прысутнасці ў свеце"

3 з'езд (2001) "Беларусь і беларусы на мяжы тысячагоддзяў"

4 з'езд (2005) "Беларусь – для дыяспары, дыяспара – для Беларусі"

5 з'езд (2009) "Нацыянальная ідэнтычнасць беларусаў у сучасным свеце: праблемы захавання і развіцця"

6 з'езд (2013) "Беларуская нацыя ва ўмовах глабалізацыі: выклікі і магчымасці"

7 з'езд (2017) "Беларуская нацыя, беларуская дзяржаўнасць, беларускае замежжа – выклікі сучаснасці і стратэгія развіцця"

З'езды беларусаў свету



Згуртаванне беларусаў свету «Бацькаўшчына»



З'езды беларусаў свету



Згуртаванне беларусаў свету «Бацькаўшчына»

Праграмная праца

- Серыя “Бібліятэка Бацькаўшчыны” : захаванне і папулярызацыя гісторыі беларускай эміграцыі;
- Пастаянна камунікацыя з беларускай дыяспарай, маніторынг;
- Аналіз дзеючага заканадаўства, фармуляванне прапанов адносна супрацы з беларускім замежжам;
- Распрацоўка праекта закона;
- Аналіз беларускіх падручнікаў на прадмет прысутнасці беларускай дыяспары, фармуляванне прапанов;
- Распрацоўка спецкурса для ВНУ па беларускай дыяспары;
- Распрацоўка прэкта стратэгіі ўзаемадзеяння дзяржавы і дыяспары;
- Распрацоўка прапанов у дзяржаўную праграму.



Згуртаванне беларусаў свету «Бацькаўшчына»

Будучыня дыяспар: «Перасяленне народаў»

Кожны год мігруе каля 3 мільёнаў чалавек

Сёння сусветная дыяспара = 215 мільёнаў чалавек



У 2050 г. гэта будзе = 405 мільёнаў

А значыць, будзе ўзмацняцца супрацоўніцтва з дыяспарамі і расці іх роля – эканамічная, сацыяльная, інтэлектуальная і інш.



Будучыня дыяспар: «Перасяленне народаў»


Індыя, Кітай, Паўднёвая Карэя змаглі эфектыўна наладзіць супрацоўніцтва са сваімі дыяспарамі, што пазітыўна паўлівала на іх сацыяльную і эканамічную трансфармацыю



Згуртаванне беларусаў свету «Бацькаўшчына»

Патэнцыял дыяспары

- Адвакат і дыпламат
- Пасярэднік
- Стваральнік уласных рынкаў капіталу
- Крыніца прамых інвестыцый
- Крыніца ведаў і экспертызы
- Філантроп
- Адпраўшчык грашовых пераводаў на радзіму.
- Памагаты ў пераадоленні рознага роду катастроф і бедстваў
- Крыніца зваротнай міграцыі
- Турыст
- Чалавечы капітал



Патэнцыял беларускай дыяспары

Больш чым трохмільённая беларуская дыяспара – гэта велізарны патэнцыял нашай краіны і рэсурс, якому мусіць з кожным годам надавацца ўсё больш увагі як з боку грамадства, так і бізнэсу, і дзяржавы.

- Захаванне палітычных інстытутаў.
- “Мяккая сіла”, альбо папулярызацыя Беларусі ў краінах пражывання.
- Аказанне дапамогі Беларусі.
- Спрыянне дэмакратызацыі краіны і ўзмацнення яе незалежнасці.
- Прыцягвае інвестыцыі, ноў-хаў у эканоміку, культуру, сацыяльную сферу, адукацыю.



Як працаваць з беларускай дыяспарай



Дзякуй за ўвагу!

Жыве Беларусь!



Згуртаванне беларусаў свету «Бацькаўшчына»